

Парадак прыёму ва УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” 2017

1. Прыём навучэнцаў у Лідскі дзяржаўны музычны каледж ажыццяўляецца на падставе “Правілаў прыёму ў ССНУ РБ”, зацверджаных Указам Прэзідэнта РБ ад 07.02.2006 № 80 з дапаўненнямі, Указам Прэзідэнта РБ ад 16 мая 2014 г. № 223 “Об организации вступительной кампании в учреждениях образования в 2014 г.”
 2. Для паступаючых на ўсе спецыяльнасці праводзяцца ўступны іспыт па спецыяльнасці, які складаецца з 2-х этапаў. Другі ўступны іспыт па беларускай альбо рускай мове не праводзіцца.
 3. Асобы, якія не з’явіліся на ўступныя іспыты па ўважлівай прычыне, дапускаюцца да іспытаў у тэрміны, вызначаныя для іншых груп. Асобы, якія не з’явіліся на ўступныя іспыты без уважлівых прычын, або атрымалі незадавальняючыя адзнакі (0, 1, 2) да наступнага іспыту не дапускаюцца.
 4. Пераможцы (Гран-Пры, дыплом I, II, III ступеняў) міжнародных і рэспубліканскіх творчых конкурсаў і фестываляў (згодна з пералікам, зацверджаным Міністэрствам адукацыі РБ за апошнія 2 гады), асобы, якія ўзнагароджаны нагрудным знакам “Лаўрэат спецыяльнага фонда Прэзідэнта РБ па падтрымцы таленавітай моладзі” залічваюцца на бюджэтныя месцы без уступных іспытаў на адпаведныя спецыяльнасці.
 5. Разгледжанне апеляцыі ажыццяўляецца адпаведна з “Палажэннем аб прымнай камісіі ССНУ РБ” ад 28.04.2006 г.
- Калі ўступны іспыт праходзіць у вуснай форме, апеляцыя падаецца ў дзень яго правядзення. Калі ўступны іспыт праходзіць у пісьмовай форме, апеляцыя падаецца ў дзень аб’яўлення адзнакі.
- Апеляцыя падаецца ў форме пісьмовай заявы на імя старшыні прыёмнай камісіі абітурыентам або яго законным прадстаўніком.
6. Усе іншыя пытанні па прыёму вырашае прыёмная камісія УА “Лідскі дзяржаўны музычны каледж” у адпаведнасці з дзеючымі нарматыўнымі актамі.
 7. Электронная пошта, нумар факсу
- E-mail: lmc-lida@yandex.ru, тэл./факс 52-25-39

О зачислении без вступительных испытаний в учреждения среднего специального образования отрасли культуры и искусств в 2017г.

На основании Правил приема лиц для получения среднего специального образования, утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006г. №80 «О правилах приема лиц для получения высшего образования I степени и среднего специального образования», правом зачисления в учреждения образования для получения среднего специального образования в сфере культуры без вступительных испытаний пользуются победители (Гран-при, дипломы I, II или III степени):

Без вступительных испытаний зачисляются лица, награжденные в течение двух последних лет на дату получения документа об общем базовом, общем среднем, профессионально-техническом образовании нагрудным знаком «Лаўрэат спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі» за творческие достижения в сфере культуры и искусства.